

Прэч руціну!

Сталіца Палесся «памаладзела»

Рэспубліканскэ свята «Маладзёжная сталіца Рэспублікі Беларусь—2020» урачыста адкрылася ў Пінску. Яго ўдзельнікамі стануць каля 500 чалавек. Эстафету маладзёжной сталіцы горад атрымаў ад Орши.

— Задача развіцця малой радзімы і рэалізацыя ініцыятывы маладзі ў гэтай сферы сёння актуальныя як ніколі, — падкрэсліў, звяртаючыся да маладых людзей, міністр адукацыі **Iгар КАРПЕНКА**. — Мы спадзяёмся, што вашы ідэі па паляпшэнні якасці жыцця ў розных гарадах Беларусі ў найбліжэйшай будучыні дадуць рэальны практичны вынік. У маладзёжной сталіцы на працягу ўсяго года будуць праводзіцца розныя рэспубліканскія мерапрыемствы, горад стане платформай для падтрымкі і развіцця маладзёжных праек-

таў. Упэўнены, Пінск справіцца з гэтай задачай, а ганаравое званне натхніць лінчан прадставіць сябе з найлепшага боку.

Праграма рэспубліканскага свята ўключае рэспубліканскі форум #БеларусьМоладзыІніцыятыва, прафарыентацыйныя майстар-класы, выстаўкі-прэзентацыі, канцэрты. У Палескім дзяржаўным універсітэце адбукацыйны семінар «Універсітэт 3.0 і дзяржаўная маладзёжная палітыка ў Рэспубліцы Беларусь» збярэз прарэктараў ВНУ. Ва ўніверсітэцкім клубе пройдзе інтэрактыўная прэзентацыя дзейнасці Рэспубліканскага валанцёрскага цэнтра.

Учора ў рамках рэспубліканскага свята адбыўся ўрачысты мітынг-рэковіем у Мемарыяльнім комплексе вызваліцелям горада.

Надзея НІКАЛАЕВА.